

НІЧЫЙНАЯ НЕРУХОМАСЦЬ



Фота: Анастасія КЛІШЧУК.

Месца «сотага» заняў новы ўказ аб пустуючых і старых дамах. Што змянілася?

У сувязі з наяўнасцю ў нашай краіне ў сельскай мясцовасці больш чым 30 тысяч старых дамоў і больш чым 10 тысяч пустуючых будынкаў дзеля ўдасканалення парадку ўключэння такіх дамоў у абарот, скарачэння выдаткаў пры іх продажы, змяншэння папяровага дакументаабароту летась з'явіўся Указ Прэзідэнта «Аб пустуючых і старых дамах» № 357. Раней парадак работы з такімі дамамі рэгуляваў Указ № 100. За ўвесь час у цэлым па краіне было

знесена больш за 47 тысяч дамоў, шэраг аб'ектаў знайшлі новых уласнікаў. Пасля прыняцця Указа № 357 прайшло крыху больш за паўгода. Асаблівасці новаўвядзенняў «МС» растлумачыла намеснік начальніка ўпраўлення — начальнік аддзела прававога забеспячэння зямельных адносін, геадэзіі і картаграфіі юрыдычнага ўпраўлення Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Антаніна ТОРБІНА.

ПРАЦЯГ ТЭМЫ —
на 4–14-й стар. «МС».

ДОБРАЯ СПРАВА

НА ШПАЦЫР — З БАЛКОНА



Сярод тых, каму пашанцавала, — Жанна і Васіль ГАПАСІ. Год таму яны звярнуліся да дэпутата сваёй выбарчай акругі з просьбай дапамагчы з устаноўкай пад'ёмніка. І вось нядаўна работы завяршыліся, і сям'я з абмежаванымі магчымацямі атрымала выхад на вуліцу, што называецца, без праблем.

Як у Гродне дэпутаты вырашаюць праблему безбар'ернага асяроддзя

ТРЭБА ДАПАМАГАЦЬ

А вось раней праблем хапала. І пачаліся яны з таго моманту, як да дэпутата гарсавета Сяргея Каляды ад сям'і гродзенцаў прыйшоў электронны зварот, у якім была просьба пасадзейнічаць з устаноўкай пад'ёмніка. У лісце, між іншым, яны пісалі, што звярталіся ў гарвыканкам. Ім растлумачылі, што ўсталяваць пад'ёмнік у пад'ездзе немагчыма, бо няма прававой асновы і незразумела, як вырашаць пытанне з праектаваннем.

— Дэпутатам таксама могуць даць адпіску, — кажа Сяргей Каляда. — Але нам нельга апускаяць рукі, трэба шукаць розныя магчымасці, нас для гэтага і выбіралі. Іншага шляху няма, трэба дапамагачь людзям.

15
стар.

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Падрыхтоўка пачалася



VI Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі прысвечаны моладзі.

3
стар.

Зусім нятанна...



Колькі каштуе знос старой хаты і добраўпарадкаванне участка пасля гэтага.

13
стар.

Шлейф недарэчнасцяў



Чаму на асушаных землях не падтрымліваецца парадак.

14
стар.

Веладарожка і тысяча дрэў



Што яшчэ з'явілася ў Бараўлянах?

16
стар.

Ліпкая справа



Як школа ратавала парк у Дуброўне.

16
стар.